


Ба 29816

50 186 127



ЯНКА ЖУРБА

# Ластаўкі

W. B. E. & C. O. S. & C. O. S. & C. O. S.

Ба 29816

ЯНКА ЖУРБА



# Ластаўкі



Малюнкі А. Тычыны



Дзяржаўнае Выдавецтва БССР  
Рэдакцыя дзіцячай літаратуры  
Мінск 1950

## З М Е С Т

	<i>Стар.</i>
Песня аб вясне . . . . .	3
Шпак . . . . .	4
Пчолка . . . . .	6
Мы славім Першамай... . . . .	7
Дзяўчынка і кветкі . . . . .	8
Ластаўкі . . . . .	9
Летам . . . . .	10
Пастушок . . . . .	12
На калгасным полі . . . . .	13
Восень . . . . .	14
Мядзведзь . . . . .	16
Вавёрка . . . . .	17
Коцік . . . . .	18
У школу . . . . .	19
Першыя сняжынкi . . . . .	20
Зімой . . . . .	21
Дзед-Мароз . . . . .	22
Наша ёлка . . . . .	24

25. 4. 2009

*Рэдактар А. Якімовіч Тэхрэд. Л. Прагін Карэктар З. Кіслова*

АТ 01756 Падп. да друку 5/1-59 г. Тыраж 12000 экз. Папера 70x92<sub>mm</sub>  
Друк. арк. 1 1/2 Зак. 546

Друкарня імя Сталіна, Мінск, Пушкіна, 55.

## ПЕСНЯ АБ ВЯСНЕ

Не трысцё шапоча казку,  
Не галлём шуміць сасна:  
З цёплай сонечнаю ласкай  
Зноў ідзе да нас вясна.


Зноў яна к нам выплывае  
На расквечаным чаўне,  
Сыпле ў полі кветкі мая...  
Рады мы красе-вясне.

Шчырай радасцю узняты,  
Мы дружнай маладой  
Пойдзем, хлопцы і дзяўчаты,  
У луг зялёны над ракой.

Там, ля рэчкі ля шумлівай,  
Мы вясёлаю сям'ёй  
Пад напевы хваль бурлівых  
Карагод наладзім свой.

Там мы дружна заспяваем  
Пра шчаслівае жыццё:  
У савецкім нашым краі,  
Быццам кветкі, мы цвіцём.

Песняй Сталіна мы ўславім  
За цудоўныя гады:  
Гэта ён — наш друг — украсіў  
Шчасцем век наш малады.



## ШПАК

Сонейка заззяла,  
Многа шле цяпла.  
Снег растаў наўкола...  
К нам вясна прышла.

Сёння раніцою  
Прыляцеў к нам шпак,  
Сеў ён на шпакоўню  
І спявае так:


— Выхадзіце, дзеткі,  
Сустракаць вясну!  
Устала ўжо прырода  
З зімовага сну.

На лугу ўжо скоро  
Кветкі расцвітуць,  
А над імі пчолкі  
Звонка загудуць.

Шлюць шпаку рэбяты  
Дружны свой адказ:  
«Шчыра мы вітаем  
Твой зварот да нас!

На бярозе стройнай  
Для цябе, дружок,  
Мы даўно зрабілі  
Новенькі дамок».







## ПЧОЛКА

Веснавое сонца  
Росы падбірае.  
Былецела ў поле  
Пчолка залатая.

Ёй за шчырай працай  
Весела на полі:  
Луг прыбраны ў кветкі,  
І наўкоп раздолле.

З рання да змяркання  
Пчолка залатая  
Лётае па кветках  
Ды мядок збірае.

Шмат сабрала пчолка  
Мёду з розных кветак, —  
Дома ім накарміць  
Родных пчолак-дзетак.

У вуллі работа  
Цэлы дзень кіпела.  
Вечарам з здабычай  
Пчолка прыляцела.





## МЫ СЛАВІМ ПЕРШАМАЙ...


Наўкол — агністыя сцягі;  
Лікуе шчасны край.  
Ляці ў прастор, наш гучны спеў:  
Мы славім Першамай!

Мы, дзеці сонечнай зямлі,  
Спаткаць наш май ідзём  
Шматлікай дружнай грамадой  
І радасна пяём.

Чаму-ж вясёлымі не быць,  
Чаму-ж нам не спяваць,  
Калі наш край цвіце, як май,  
Наўкол сцягі гараць.

Сцягі вялікіх перамог,  
Якіх не ведаў свет...  
Прымі-ж, любімы правадыр,  
Гарачы наш прывет!

Наўкол — агністыя сцягі:  
Лікуе шчасны край.  
Ляці ў прастор, наш гучны спеў:  
Мы славім Першамай!





## ДЗЯЎЧЫНКА І КВЕТКІ

Кветачкі сінія,  
Як май, прыгожыя;  
Вясной раджаліся,  
Ў расе купаліся.

Во матылёк мільгнуў  
Сняжынкай белаю;  
Яму тут весела  
У зьянні сонечным.

Усходзіць сонейка,  
Заходзіць сонейка —  
Пялёсткі сінія  
Расою іскрацца.

Прышла дзяўчынка ў луг,  
Прышла маленькая;  
Нарвала кветак шмат  
Рукой рупліваю.

Во пчолка звонкая  
Хінецца к венчыку;  
Ўвесь дзень праменісты  
Збірае мёд яна.

Яна спляла сабе  
Вянок харошанькі;  
Пайшла па полі з ім  
З вясёлай песняю:

«Кветачкі сінія,  
Як май, прыгожыя;  
Вясной раджаліся,  
Ў расе купаліся».



## ЛАСТАЎКІ

У пуні калгаснай,  
Дзе сена складалі,  
Дзве ластаўкі месца  
Сабе выбіралі.

А выбраўшы месца,  
Гняздзечка ляпілі,  
У дзюбачках гліну,  
Саломку насілі.

Пушынкi і пер'е  
Няслі ў сваю хатку,  
Каб мякка і цёпла  
Было птушаняткам.

Настаў адпачынак,  
Пявунні прыселі;  
Вясёлую песеньку  
Гучна запелі.

З іх шчырай работы  
Дзівіліся людзі:  
«Утульная хатка  
Тут ластаўкам будзе!»


Закончана праца,  
Гатова гняздзечка,  
З'явіліся скара  
У гняздзечку яечкі.

Прышоў дзень шчаслівы  
Для птушак у пуні:  
Вялікай уцехі  
Прыждалі п'явунні.

У цёплым гняздзечку  
Заціўкалі дзеткі,  
І мушак прасілі  
Сабе малалеткі.

І ластаўкі часта  
Ім ежу насілі,  
І свежай вадою  
Старанна паілі.

Вось выраслі дзеткі,  
За лета ўзмацнелі,  
У вырай з старымі  
Яны паляцелі.





## Л Е Т А М

Ласкава зірнула  
З ранку ў хату сонца  
І заззяла ясным  
Бляскам на аконцы.

У зялёны гай мы  
Пойдзем сёння, дзеткі:  
Ягады ўжо ёсць там,  
І красуюць кветкі.

Там, паміж кустамі,  
Знойдзем мы суніцы;  
У лесе нас чакаюць  
Спелыя чарніцы.

Там іскрыцца срэбрам  
Рэчка на прасторы.  
Запьем мы ў гаі  
Песню дружным хорам.

Будуць пець вясёла  
Разам з намі птушкі;  
З намі загамоняць  
І жучкі і мушкі.

\*





## ПАСТУШОК

Сонца толькі што ўзышло,  
Шле наўкол сваё святло.

Над палямі птушак хор:  
Спевам поўніцца прастор.

Абуджаецца калгас,  
Каб паспець на працу ўчас.

Вышаў з хаты пастушок,  
І зайграў ён у ражок:

«Тру-гу-гу-гу, тру-гу-гу!..  
Добра будзе на лугу

Сёння статку пагуляць,  
Роснай траўкі пашчыпаць».

І кароўкі ўміг яму  
Адказалі: «Му-му-му!..

Будзем цэлы дзень гуляць,  
Траўку, кветачкі шчыпаць.

Каб спачыць нам у цяньку,  
Пабываем і ў гайку.

Там рачулка ўдаль бяжыць,  
Мы ваду ў ёй будзем піць.

А як скончыцца дзянёк,  
Сонца сядзе за лясок, —

У калгас мы вечарком  
Прыдзем з смачным малачком».



## НА КАЛГАСНЫМ ПОЛІ

Дзень цёплы і ціхі,  
Рачулка блішчыць,  
А яснае сонца  
Усё залаціць.

На полі калгасным —  
Бы воінаў раць:  
Тут жыта ўбіраюць,  
Тут песні звіняць.

Вунь ставяць у бабкі,  
Там возяць дамоў;

Скрыпяць панарады  
Ад цяжкіх снапоў.

Мы, дзеці калгаса,  
Бы пчолак тых рой,  
Ідзём па іржышчу  
Шумлівай сям'ёй.

Авеяны бляскам  
Ліпнёвай красы,  
Збіраем старанна  
У палях каласы...





## ВОСЕНЬ

Шумяць па-асеннему  
Пушча і бор;  
На дрэвах, кустах —  
Залацісты убор.

Заможная восень  
Прышла у калгас,  
Дарамі багатымі  
Радуе нас.

На полі калгасным  
Вялікі ўраджай.  
Ляціць аб ім слава  
На ўвесь родны край.

У горад імчацца  
Фурманкі з дабром,

Каб здаць хлеб дзяржаве  
Адборным зярном.

Усякай гародніны  
Будзе ў нас шмат;  
Пладамі красуецца  
Пышны наш сад.

Збіраць ураджай  
Дапаможам бацькам:  
Прыемная праца  
З дарослымі нам.

Набраліся сілы  
Мы летняй парой.  
А заўтра — у школу  
Вясёлай гурбой.









## МЯДЗВЕДЗЬ

Прышла з вятрамі восень,  
Шуміць высокі лес.  
Пайшоў мядзведзь па лесе,  
Далёка ў глуш залез.

Пад ёлкай вырыў яму,  
Паслаў у ёй галлё, —  
І ўжо гатова ў Мішкі  
Зімовае жыллё.

А каб мароз трасучы  
Не ўлез к яму зімой,  
Наклаў галля над новай  
Бярлогаю сваёй.

Вось Мішка ўжо ў бярозе;  
Утульна тут яму.  
Паправіў ён галінкі,  
Залёг на ўсю зіму.

Прышла зіма з марозам,  
Заснуў і лес і бор.  
Завеі заспявалі  
На ўвесь лясны прастор.

А Мішка і не дбае:  
Яго спакойны сон.  
Ён спіць на мяккім вецці  
Аж да вясенніх дзён.

А як вясна сагрэла  
Лясы, палі, сады, —  
Мядзведзь з бярогі выйшаў  
Шукаць сабе яды.

\*



### ВАВЁРКА

Я рухавы звярок,  
Заўжды весела мне.  
Мая хатка — дупло  
На высокай сасне.

Я на дубе нарву  
Шмат буйных жалудоў  
І к зімовай пары  
Прынясу іх дамоў.


На галінках сасны  
Я грыбоў насушу.  
Іх багата к зіме  
У свой дом нанашу.

Я рухавы звярок —  
Шмат арэхаў знайду,  
Самых лепшых нарву  
І ў дупло пакладу.

Не баюся зімой  
Я марозаў ліхіх:  
Спачываю ў дупле  
На лісточках сухіх.

А як сонца зірне,  
Я скачу па сасне.  
Цёпла ў шубе маёй  
І суровай зімой.





## КОЦІК

(Паводле народнай песні)

Хлопчык любіць коціка,  
Лашчыць ён варкоціка, —  
Коцік міл яму.

З ім на двор гуляць ідзе,  
Часта малачка дае  
Ён сябру свайму.

Ходзіць коцік беленькі,  
Хвосцік яго шэранькі,  
А бяжыць — стралой.

К хлопцу прытуляецца,  
Спінкай выгінаецца,  
Хвост яго — дугой.

Як убачыць птушачку,  
Хутка шчабятуюшачку  
Хоча ён схапіць:

Вочкі разгараюцца,  
Кіпці выпускаюцца,  
Ён за ёй бяжыць.

Поўсьць яго пушыстая,  
Беленькая, чыстая,  
Мяккая, як лён.

Мышкі, сцеражыцеся,  
Ціха!.. беражыцеся!  
Уміг вас зловіць ён.



## У ШКОЛУ

Сонейка зірнула  
У мёрзлае акно,  
Іскрамі заззяла  
Дзіўна так яно.

Рана ўстаў з пасцелі  
Хлопчык Васілёк  
І ў акно ўбачыў  
Светленькі дзянёк.

Жыва ён памыўся,  
Паўтарыў урок,  
Скоранька паснедаў  
З таткам Васілёк.

Сёння дзень вясёлы,  
Ззяе яснатой:  
Добра бегчы ў школу  
Дзеткам грамадой.

За акном, як срэбра,  
Скрозь бялеўся снег.  
Хлопчык хутка ў школу  
З сябрамі пабег.

\*



## ПЕРШЫЯ СНЯЖЫНКІ

Лётаюць, сыплюцца  
Зоркі-сняжынкі —  
Белыя, лёгкія,  
Быццам пушынкі.

Роўна так сцелюцца  
У вёсцы і ў полі,  
Круцяцца, кружацца  
Ціха, паволі.

Дзеткам тут весела,  
Хоць і марозна:  
Цёпла за гульнямі,  
Зімка не грозна.

Шумна забегам  
Тут у дагонкі,  
Гулка пакоціцца  
Голас наш звонкі.

Жыва праложым тут  
Новыя сцежкі,  
Дружна наладзім мы  
Гульні у снежкі.

Лётаюць, сыплюцца  
Снежныя зоркі...  
Будзем на саначках  
Ездзіць мы з горкі.

Бліснула сонейка  
Золатам ясным,  
Ззяюць сняжыначкі  
У полі калгасным.

\*



## ЗІМОЙ

Люблю я калгас наш  
Зімовай парой,  
Як ззяе дзень ясны  
Дзівоснай красой.

Тут снег на палянках  
Блішчыць весялей,  
А шчокі ірдзеюць  
За кветкі ярчэй.

Вось цягнуцца з лесу  
З дрывамі вазы;  
Па гладзі блішчатай  
Скрыпяць палазы.

На санках-лядзянках  
Грамадка дзяцей.  
Іх радасць сягоння  
За сонца святлей.

А вунь і на лыжах  
Імчацца хлапцы;  
Іх след на палянах  
Ад сонца блішчыць.

Пад снежнаю коўдрай  
Спяць руні палёў,  
Што ў маі купчаста  
Узнімуцца зноў.

\*



## ДЗЕД-МАРОЗ

У вопратцы белай,  
Шырокай, даўгой,  
З вялікай пушыстай  
Мятлой-барадой

Прышоў к нам здалёку  
Дзядуля-Мароз,  
Завеі і холад  
З сабою прынёс.

У бель апранае  
І дрэвы й кусты,  
На рэчках, азёрах  
Будуе масты.

Па вуліцы ходзіць  
Ды снегам хрушчыць,  
Вятры з сабой водзіць,  
У дрэвах трашчыць.

Ён грукае ў сцены  
І хат і сяней  
Ды голасам гулкім  
Склікае дзяцей:

«Выходзьце, рэбяты:  
Час ладзіць каток!  
Дык жыва-ж за працу,  
Шумлівы гурток!»

\*





## НАША ЁЛКА

У школьным клубе ёлка  
Прыбраная стаіць;  
Красою пышнай вабіць,  
Уся аж зіхаціць.

Высока на галінцы  
Вавёрачка сядзіць,  
Трымае ў лапках шышку,  
Што золатам блішчыць.

Спыніўся каля ёлкі  
Калматы звер-мядзведзь, —  
Нібы на сонцы хоча  
Сваю спіну пагрэць.

Вунь заяц палахлівы  
Пад ёлачку бяжыць,  
А хітрая лісіца  
На птушачку глядзіць.

Сляды звяроў усякіх  
Відаць пад ёлкай скрозь,  
А вунь — у бель адзеты —  
Вясёлы дзед-Мароз.

Прыгожыя тут птушкі  
І рыбкі мільгацяць,  
Ігрушы і цукеркі,  
І яблыкі вісяць.

З галінак парашуты  
Спускаюцца на дол,  
А вунь і самалёты  
Ўзляцелі аж пад столь.

Развесістая ёлка  
Красою зіхаціць,  
А ў самым версе зорка  
Чырвоная гарыць.



+

100

Цена 1 руб. 50 кап.



80000003073360

1964 г.

Ин. отдел  
1994 г.